



КУДЫ
ЗНІК
ВІКАЛІН?

12

ЗАКУПІСНЫ ПОБЫТ
ПАЛЕСКАГА
ДРАМТЭАТРА

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

13

САКАВІКА 2019 г.

СЕРАДА

№ 47 (28914)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Валерый МАЛАШКА,
міністр аховы здароўя:**

«У краіне стартвала сістэма, якую павінны адпрацаваць сёлета, па змене фармату налічэння зароботнай платы. У сістэме аховы здароўя больш за 30 рознага ўзроўню надбавак, даплат, што робіць фарміраванне самой зарплаты досыць складаным. Прапанаваная Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны методыка ў цэлым нас задавальняе. Выкарыстанне гэтай методкі ў ахове здароўя не прывядзе да памяншэння ўзроўню зароботнай платы канкрэтнага работніка. Будзе распрацавана новая шкала, якая ўлічыць пытанні спецыфікі працы, пытанні напружанасці. Мы павінны сфарміраваць гэтую шкалу справядліва. У цэлым зароботная плата медыкаў з верасня 2018 года значна павялічылася. Гэта было даручэнне Прэзідэнта, яно выканана. Міністэрства аховы здароўя таксама працуе над павышэннем аўтарэтэту прафесіі ўрача».

Радзіма як натхненне



Каб развіваць творчыя здольнасці ў юнага пакалення Браслаўшчыны, быў заснаваны раённы Цэнтр дзяцей і моладзі, на базе якога працуюць мастакі-педагогі Міхаіл і Галіна СТАВІЦКІЯ і Алена БЕЛУСЬ. Міхаіл Тадэвушавіч вучыць дзяцей маляванню ў аграгарадку Друя, яго жонка Галіна Міхайлаўна вядзе студыю выяўленчага мастацтва «Мазаіка» ў самім Браславе, а Алена Бенедыктаўна займаецца з адоранымі дзеткамі ў гарадскім пасёлку Відзы. Кожны год у летнія канікулы апантаных педагогаў арганізуюць шматдзённыя пленэры ў розных кутках азёрна-

га краю, каб вучыць будучых мастакоў маляваць з прыроды і далучаць сваіх выхаванцаў да гісторыі і культурнай спадчыны, якімі славіцца Беларускае Паазер'е. Ужо адбыліся дзевятнаццаць такіх пленэраў, а па выніках двух апошніх (яны прайшлі ў вёсках Богіна і пасёлку Друя) у Браслаўскім музеі традыцыйнай культуры адкрылася адмысловая выстаўка-справаздача. На гэтым фота каля сваіх работ — галоўныя аўтары выстаўкі і іх нязменныя натхняльнікі — мастакі-педагогі.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Чвэрць 25 стагоддзя

Чарговая публікацыя нашай рубрыкі прысвечана дакументам, прынятым кіраўніком дзяржавы, якія спрыялі развіццю і лібералізацыі прадпрыемства ў краіне, — Дырэктыве № 4 і Дэкрэту № 7. Як прыклад — гісторыя паспяховага фермера, які заняўся спецыфічнай вытворчасцю і не прагадаў.

БІЗНЕС НА ВЁСЦЫ: УМОВЫ СПРЫЯЛЬНЫЯ

Лічыць кіраўнік
сялянска-фермерскай
гаспадаркі
Дзмітрый КРЫЛОЎ



Фота Андрэя САЗОНАВА.

Сёння сялянска-фермерская гаспадарка «ДАК» (у назве выкарыстаны ініцыялы яе заснавальніка і гаспадара Дзмітрыя Анатолевіча Крылова) добра вядомая не толькі ў Дзяржынскім раёне і Мінскай вобласці, але і ў Беларусі. І, відаць, у перспектыве заявіць пра сябе і па-за межамі нашай краіны. **СТАР. 8-9**

КРЫТЫЧНЫХ УЗРОЎНЯЎ НЯМА, але ж ратавальнікі гатовыя да паводкі

Пакуль няма падстаў для прыходу вялікай вады на Гомельшчыну. Аднак ратавальнікі лічаць, што трэба быць гатовымі да любых экстрэмальных сітуацый. Таму праводзяць вучэбныя і адпрацоўваюць тыповыя сітуацыі, якія пры гэтым могуць здарыцца.

Невялічкія азярцы ў жылым мікрараёне Гомеля становяцца пляцоўкай для адпрацоўкі розных непрыемных сітуацый, у якія могуць трапіць людзі падчас паводкі. Самая тыповая — калі вада трапіла ў склеп ці непасрэдна ў жытую пабудову. Таму супрацоўнікі МНС хутка разгортваюць мотапомпу і паказваюць, як будучы перапампоўваць ваду ў іншае месца. **СТАР. 4**



КОРАТКА

- У Гродне сёлета пачнецца будаўніцтва анкадыспансера.
- Шэсць раёнаў Гомельскай вобласці пачалі веснавую сяўбу. Пасяўныя агрэгаты ў палі ўжо вывелі сельгасарганізацыі Брагінскага, Гомельскага, Ельскага, Калінкавіцкага, Лельчыцкага, Петрыкаўскага раёнаў.
- Больш за 85 % студэнтаў забяспечаць месцамі ў інтэрнатах Мінска ў новым навучальным годзе.
- Лідэр этна-гурта «Троіца» Іван Кірчук выступіць у Белдзяржфілармоніі з манаспектаклем «Дарожка мая...»

ISSN 1990 - 763X



19047>



Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!

Працягваецца падпіска на II квартал 2019 года

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ - БУДЗЕ ЦІКАВА!